

Упершыню ў Беларусі адзначаны

Сусветны дзень культурнай разнастайнасці

У сучасным свеце адначасова адбываючца, узаемна садзейнічаючы і супрацьдзейнічаючы, два вонкава дыяметральна процілеглыя працэсы: глабалізацыя, якая сірае індывідуальныя адметнасці, і захаванне культурнай разнастайнасці. Зразумела, што інтэгравацца можа толькі тое (асоба, рэгіён, народнасць, краіна), што мае сваё аблічча. Безаблічнасць не садзейнічае развіццю.

Пра ўсе гэтыя агульныя і адначасова канкрэтныя праблемы гаварылася на пасяджэннях "круглая стала" пад назвай "Бібліятэкі і міжкультурны дыялог", прысвечанага Сусветнаму дню культурнай разнастайнасці ў імя дыялога і развіцця, якія адбыліся ў Цэнтральнай бібліятэці імя Янкі Купалы Мінска пад канец мая бягучага года. Адкрыўся "круглы стол" прывітаннімі намесніка старшыні Мінгарвыканкама Міхаіла Пятрушына (ён адзначыў, што ў Мінску арганізавана дзейнічае звыш 20 нацыянальных супольнасцей), намесніка старшыні Камітэта па справах рэлігіі і нацыянальнасцей пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь Уладзіміра Ламекі (падкрэсліваўся, што ў нашай краіне пражываюць, інтэгруючыся і адначасова захоўваючы сваю адметнасць, прадстаўнікі звыш 140 нацыянальнасцей), начальніка Дэпартамента грамадскай інфармацыі Прадстаўніцтва ААН у Рэспубліцы Беларусь Віктара Радзівілоўскага (яго асноўная думка: сучасны свет становіца больш цэльнім і разнастайным), старшыні Нацыянальнай камісіі Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКА Уладзіміра Шчаснага (ім была выкладзена цэляя праграма ў галіне інфарматыкі і бібліятэчнай справы) і дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Рамана Матульскага.

Намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Людміла Кірухіна выступіла з дакладам "Публічныя бібліятэкі ў кантыксе культурнай разнастайнасці". На яе думку, у Беларусі за давальняючы інфармацыйныя запатрабаванні прадстаўнікоў самых розных па колькасці і актыўнасці нацыянальных супольнасцей. Бібліятэкті плённа супрацоўнічаюць з Прадстаўніцтвам ААН, Нацыянальнай камісіяй па справах ЮНЕСКА, асобнімі пасольствамі. У выніку з'явіліся амерыканскія, французскія, нямецкія чытальныя залы, Інтэрнэт-цэнтры і Інтэрнэт-залы з інфармацыйяй на розных мовах. На Гродзеншчыне і Міншчыне паспяхова ажыццяўлюючыца рэгіянальныя краязнаўчыя праграмы "Жывая памяць". Распечаты сумесны практ з Расіяй "Славянская памяць", у межах якога нам перададзены невядомыя раней беларускія дакументы XV-XVII стагоддзяў, пісаныя лацініцай. Супольна з музеямі і архівамі ажыццяўлюючыца праграмы "Нясвіж — нацыянальны цэнтр культуры" і "Радзівілія", якія ўвойдуть у "Памяць свету". Распечаты Дні культурнай разнастайнасці: яны праведзены ўжо з

БІБЛІЯТЭКІ І МІЖКУЛЬТУРНЫ ДЫЯЛОГ

Францыяй, Славакіяй, а ў бліжэйшы час пройдуть з Польшчай.

У дакладах многа ўвагі ўдзялялася сумеснаму фарміраванню і развіццю бібліятэчных інфармацыйных сістэм з нацыянальнымі супольнасцямі Мінска. Украінскі нацыянальны фонд колькасцю звыш трох тысяч экземпляраў кніг створаны яшчэ ў 1995 годзе пры 20-й гарадской бібліятэцы. Там жа пачалі фарміраваць літоўскі кніга-збор, праводзяцца "Літоўская чытанні". "Малдоўскі куток" з 2003 года стаў дзейнічаць пры 4-й гарадской бібліятэцы, там жа групу юніяў грэцкі, а ў гімназіі № 13, што на вуліцы Лесі Украінкі, створаны кабінет украінскай паэзіі.

Дырэктар Брэсцкай абласной бібліятэкі імя Максіма Горкага Тамара Данілюк падзялілася вопытам фарміравання польскамоўных фондаў. Вялікую ролю тут адыгрывае партнёрства з гарадской бібліятэкой у горадзе Бяла Падляска, адкуль брэсцкія бібліятэкі своечасова атрымліваюць польскую першыёдку, творы ўраджэнцаў Брэстчыны Марыі Радзевіч, Юльяна Урсына Нямцэвіча і іншых. У абласным горадзе працуе Інстытут кнігі і чытання. Разам з расійскім консульствам ажыццяўляеца практ "Руская калекцыя". Пра сустэрэчі бібліятэкаў Браншчыны, Гомельшчыны і Чарнігаўшчыны расказаў намеснік дырэктара Гомельскай абласной універсальнай бібліятэкі імя У.Леніна Юрый Максіменка. Ён жа гаварыў пра тое, што бібліятэкі Брагіншчыны (а гэта чарнобыльская зона) пачалі ўлічваць з'яўленне ў раёне перасяленцаў з Сярэдняй Азіі і Закаўказзія. Мясцовыя жыхары сталі наладжваць з імі сумесны культурны адпачынак, у час якога гучыцца беларускія, армянскія, кіргізскія песні.

Літаратура на 37 мовах збіраецца ў Гродзенскай абласной навуковай бібліятэцы імя Я. Карскага, — сказала яе дырэктар Лідзія Мальцаўа. — 11 тысяч кніг перададзены нам з Расійскай Федэрациі. Польскае генкольсультства садзейнічала стварэнню дакументальнага фільма пра Элізу Ажэшку. Дасылаючыца кнігі з гісторычнай радзімы яўрэйскі. Сцэны гарадской бібліятэкі № 10 гасцінна адчынены для літоўскай суполкі "Цывіне" і украінскага "Барвінка".

Асобны даклад на "круглым стала" быў прысвеченны нешматлікім бібліятэкам беларускай дыяспары. Гаварылася, што ім па прыкладу палякаў і іншых суседзяў павінна аказвацца дзейная дзяржаўная падтрымка. Пасля таго як была ліквідавана савецкая "Міжнародная кніга", у Беларусі так

і не ўзнікла аналагічная арганізацыя. У выніку беларусы замежжа амаль пазбаўлены магчымасці наўбыць беларускія кнігі, падпісацца на першыёдку. Квалія прыватных фірм не вырашаюць праблемы.

Загадчык аддзела рэдкай кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Paci Mіkail Nікалаеў гаварыў пра тое, як узнятая на "круглым стале" пытанні бачацца з Санкт-Пецярбурга. Сам выступоўца цяпер працуе над кнігай "Беларускі Пецярбург", дзе будуць шырокія прадстаўлены нашы знакамітаяя суйчыннікі. Задавальненне інфармацыйных патрэб 115 нацыянальных супольнасцей Літвы — тэма выступлення намесніка дырэктара Вільнюскай цэнтральнай бібліятэкі Сімона Жыллене.

Насычанымі красамоўнымі фактамі і адначасова эмацыйнальнымі былі выступленні намесніка дырэктора Цэнтральнай дзіцячай бібліятэкі Мінска Вольгі Тамашовай (дарэчы, падкрэслівалася, што ўсё ў ёй аформлена на беларускай мове) і загадчыцы аддзела замежнай літаратуры Мінскай абласной бібліятэкі імя А. Пушкіна Наталлі Бабровай. Прысутныя даведаліся ад іх, што ў гарадской дзіцячай бібліятэцы прайшлі з дапамогай пасольстваў Дні культуры Германіі, ЗША, Ізраіля, Турцыі, Швецыі (краіны названы ў парадку правядзення). Устаноўлены абмен візітамі з Міжнароднай школай, у якой вучыцца дзеці паслоў. У 5-й дзіцячай бібліятэцы ва Уручы створаны "Японскі цэнтр". А пры абласной бібліятэцы з 1993 года дзейнічае французска-беларуская зала, якая ўстанавіла нават уласную франкафонную прэмію. Потым аказала істотную дапамогу (4 тысячи кніг, 600 відэафільмаў) англійскай дабрачыннай арганізацыі "Кнігі для Беларусі". У бібліятэцы наладжваючыца сустэрэчы з замежнымі пісьменнікамі, існуе медыятэка.

Ад імя нацыянальных супольнасцей выступілі намеснік старшыні таварыства "Беларусь — Украіна" Ганна Сапсай і намеснік старшыні аўшчыны "Малдова" Георгій Пушкаш. Яны падзякаўвалі арганізаторам за карыснае мерапрыемства, а апошні прамоўца нават прысвяціў бібліятэкам прачулы верш.

У зале працавалі кніжныя выставы некаторых супольнасцей і пасольстваў.

Таццяна ТАРНАГУРСКАЯ,

загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынгу Цэнтральнай бібліятэкі імя Янкі Купалы г. Мінска.